

БІБЛІЯТЭКІ Ў ФАРМІРАВАННІ ІНАВАЦЫЙНАГА АСЯРОДДЗЯ ДЛЯ РАЗВІЦЦЯ НАВУКІ, АДУКАЦЫІ I БІЗНЕСУ



З 27 па 29 кастрычніка 2010 г. у Мінску на базе Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі прыйшлі VI Міжнародныя кнігазнаўчыя чытанні, якія ўжо сталі традыцыйнымі. Тэма канферэнцыі сёлета была вызначана як «Бібліятэкі ў фарміраванні інавацыйнага асяроддзя для развіцця науки, адукацыі і бізнесу». Такі акцэнт быў зроблены не выпадкова. У сучасным постіндуstryяльным грамадстве менавіта інфармацыйнае забеспечэнне адыхывае ключавую ролю ў развіцці науки, удасканаленіі вытворчасці, вядзенні бізнесу. У сувязі з гэтым сучасны этап сацыякультурнага развіцця чалавецтва атрымаў назыву «інфармацыйнае грамадства».



Пытанню падтрымкі развіцця інфармацыйнага грамадства ў апошнія гады надаецца значная ўвага ў многіх дзяржавах свету, у тым ліку і ў Беларусі. Яркім тому пацвярджэннем з'яўляецца прыняцце ў 2010 г. Саветам міністраў Рэспублікі Беларусь «Стратэгіі развіцця інфармацыйнага грамадства ў Беларусі да 2015 г. і плана першачарговых мер па яе рэалізацыі на 2010 г.». Вынікам работы над Стратэгіяй стала распрацоўка «Нацыянальнай праграмы паскоранага развіцця паслуг у вобласці інфармацыйных тэхналогій на 2011–2015 гг.». Гэта буйная праграма сваёй мэтай мае рэалізацыю дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі, якая будзе садзейнічаць развіццю інфармацыйнага грамадства на інавацыйнай аснове. Безумоўна, убаку ад гэтага працэсу не могуць заставацца бібліятэкі, якія з'яўляюцца адным з найважнейшых сацыяльных інстытутаў і займаюць вядучыя месца ў інфармацыйна-камунікацыйнай інфраструктуры грамадства. Такая сітуацыя патрабуе вывучэння бібліятэкамі ўласнага і замежнага вопыту, узважанага планавання сваёй дзейнасці на бліжэйшую будучыню з улікам значнасці той адказнасці, якую яны нясуць за фарміраванне інфармацыйнай культуры грамадства.

Менавіта тому асноўнай мэтай, якую ставілі перад сабою арганізаторы VI Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў, было вызначэнне ролі бібліятэкі ў інфармацыйным забеспечэнні і фарміраванні інавацыйнага асяроддзя для развіцця науки, адукацыі і бізнесу. У адпаведнасці з пастановай мэтай для разгляду на канферэнцыі былі пропанаваны наступныя тэмы:

— інавацыйная стратэгія развіцця грамадства і роля бібліятэк у яе падтрымцы і развіцці;

— інфармацыйнае забеспечэнне інавацыйных дзяржаўных і міжнародных праектаў у сферы науки, адукацыі і бізнесу;

— развіццё ўзаемадзеяння паміж установамі культуры, науки, адукацыі і бізнесу для стварэння інавацыйнага асяроддзя грамадства і яго ўстойлівага развіцця;

— бібліятэка як сістэмаваўтаральны элемент інфармацыйнай інфраструктуры грамадства;

— інаватыка ў бібліятэках: стан і перспективы развіцця;

— удасканаленне заканадаўчай базы і сістэмы дзяржаўнага рэгулювання для стварэння інавацыйнага асяроддзя развіцця бібліятэк;

— дзейнасць бібліятэк па рэалізацыі права грамадзян на вольны доступ да інфармацыі і ведаў;

— інфармацыйна-бібліятэчнае абслугоўванне вытворчай і невытворчай сфер народнай гаспадаркі;

— науковае і кадравае забеспечэнне інавацыйнага развіцця бібліятэчнай справы;

— кніга Беларусі: мінулае, сучаснасць, будучыня.

Шырокім спектром пытанняў, разглядаемых у рамках канферэнцыі, была абумоўлена значная цікавасць да яе з боку дзяржаўных структур, СМИ, грамадскасці. Канферэнцыя была арганізавана Нацыянальнай бібліятэкай Беларусі пры садзейнічанні Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Бібліятэчнай Асамбліі Еўразіі, Беларускай бібліятэчнай асацыяцыі, а таксама ЮНЕСКА і Пасольства ЗША ў Рэспубліцы Беларусь. Да таго ж, VI Міжнародныя кнігазнаўчыя чытанні праходзілі ў цесным супрацоўніцтве з Нацыянальнай акадэміяй науک Беларусі і Беларускім дзяржаўным універсітэтам культуры і мастацтваў. Усё гэта дазволіла найбольш поўна і ўсебакова разгледзець ролю бібліятэк у фарміраванні інавацыйнага асяроддзя для развіцця науки, адукацыі і бізнесу.



У работе канферэнцыі прынялі ўдзел вядучыя спецыялісты найбуйнейшых бібліятэчных, адукацыйных і наукова-даследчых установ, а таксама прадстаўнікі заканадаўчай і выканаўчай улады, грамадскіх аб'яднанняў, вытворцы інфармацыйнай

Бібліятэчны інавацыі

прадукцыі з Беларусі, Іарданіі, Ірака, Літвы, Малдовы, Польшчы, Расіі, ЗША, Таджыкістана, Украіны – усяго каля 400 удзельнікаў.



Напярэдадні асноўнай часткі работы канферэнцыі 27 кастрычніка 2010 г. прайшлі пасяджэнне Міжнароднага круглага стала па развіціі праекта віртуальнай рэканструкцыі бібліятэкі роду Сапегаў і пасяджэнне круглага стала «Бібліятэкі Рэспублікі Беларусь: вынікі дзеянасці і перспектывы развіцця». На першым з іх быў створаны міжнародны калегіяльны орган, прызначаны для каардынацыі дзеянасці розных установ Беларусі і замежных краін па вывучэнні, бібліографічнай рэканструкцыі і алічбоўцы дакументальнай спадчыны вядомага ва Усходняй Еўропе шляхецкага роду Сапегаў. На другім пасяджэнні, якое прайшло пры ўдзеле прадстаўнікоў выканавчай улады, кіраўніцтва шэрагу арганізацый-партнёраў і шырокай бібліятэчнай грамадскасці з усіх рэгіёнаў краіны, былі разгледжаны вынікі дзеянасці бібліятэкі Рэспублікі Беларусь за 2006–2010 гг. і найбольш актуальная пытанні планавання развіцця галіны на бліжэйшыя пяць гадоў.

Асноўная праграма VI Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў уключала пленарнае пасяджэнне, пасяджэнні двух круглых сталоў, фокуснага семінара і трох сесый. Усяго было заслушана 65 дакладаў. Таксама ў рамках канферэнцыі адбылася выставачная сесія з удзелам найбуйнейшых выдавецтваў Рэспублікі Беларусь, айчынных і замежных вытворцаў і пастаўшчыкоў электронных інфармацыйных рэсурсаў, а таксама рэспубліканскіх унітарных прадпрыемстваў «Белпошта» і «Белсаюздрук». У экспазіцыйнай частцы былі прадстаўлены кніжныя і мастацкія выставы, арганізавана презентация навінак нацыянальнага кнігавыдання.

Па традыцыі пленарнае пасяджэнне адкрыў аба-гульняючы даклад старшыні арганізацыйнага камітэта канферэнцыі, прэзідэнта Бібліятэчнай Асамблеі Еўразіі, дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Р.С. Матульскага. У яго дакладзе «Буйнейшыя кніжныя зборы Беларусі і фарміраванне сістэмы нацыянальных каштоўнасцей – аксіялагічныя асновы інавацыі ў на-вуцы, адукацыі і бізнесе» адзначана, што ўсе чалавечыя веды шмат стагоддзяў знаходзілі адлюстраванне ў кнігах, а яны на працягу стагоддзяў збираліся ў кніжных калекцыях – бібліятэках. Тому менавіта ў кніжных фондах захоўваліся і перадаваліся праз стагоддзі назапашаныя веды, народная мудрасць, а на іх аснове фарміравалася сістэма каштоўнасцей як усяго грамадства, так і асобных індывідуаў. Усё гэта дазваляе лічыць бібліятэкі найважнейшым сацыяльным інстытутам, які забяспечвае перадачу назапашаных чалавецтвам ведаў паміж асобнымі людзьмі, народамі, пакаленнямі, а таму з'яўляецца асновай для інавацыйнага развіцця сусветнай супольнасці.

Надзвычай змястоўным было і пленарнае выступленне старшыні Міжурадавага савета Програмы ЮНЕСКА «Інфармацыя для ўсіх» Я.І. Кузьміна. Дакладчык прадставіў дзейнасць па забеспечэнні захаванасці інфармацыі як адзін з прыярытэтаў стратэгічнага плана Програмы «Інфармацыя для ўсіх». Значная цікавасць у аўдыторыі была выклікана дакладам генеральнага дырэктара Бібліятэчнай Асамблеі Еўразіі, загадчыцы аддзела Расійскай дзяржаўнай бібліятэкі Г.А. Райковай. Яе даклад быў прысвечаны праектнай дзейнасці Асамблеі ў фарміраванні адзінай інфармацыйнай прасторы. У ім былі пазначаны асноўныя напрамкі працы найбуйнейшых бібліятэк краін – удзельніц СНД у сферы фарміравання інфармацыйна-камунікацыйнай інфраструктуры грамадства, а таксама разгледжана роля Бібліятэчнай Асамблеі Еўразіі як каардынатора сумесных намаганняў у гэтым кірунку. Асобая ўвага ўдзельнікаў канферэнцыі была прыцягнута да выступлення Р. Гудаўскаса, генеральнага дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Літвы ім. М. Мажвідаса, які ахарактарызаваў ролю нацыянальных бібліятэк у фарміраванні канкурэнтных пераваг нацыі як надзвычай вялікую. Ён таксама адзначыў, што нацыянальныя бібліятэкі, у канчатковым раахунку, не змогуць дасягнуць у сучасных умовах сур'ёзнага поспеху, пакуль яны не пераарыентуюць стратэгію ўласнай дзейнасці на інавацыйнае развіццё.

У кантэксце інавацыйнага развіцця дзеянасці бібліятэк вялікае значэнне набылі пытанні выпрацоўкі аптымальных шляхоў фарміравання электронных бібліятэк на аснове карпаратыўнага партнёрства з шэрагам нацыянальных бібліятэк замежных краін. Гэтыя пытанні былі разгледжаны на пасяджэнні прадстаўнічага міжнароднага круглага стала «Электронныя бібліятэкі: фарміраванне і выкарыстанне». Высокі статус названага мерапрыемства быў падкрэслены ўдзелам у ім прадстаўнікоў адміністраций нацыянальных бібліятэк Польшчы (намеснік дырэктара К. Сыляска), Расіі (вучоны сакратар Прэзідэнцкай бібліятэкі ім. Б.М. Ельцына А.В. Смоліна), Літвы (намеснік дырэктара Р. Варнэнэ-Янсан), Кыргызстана (намеснік дырэктара К.Н. Аліпава), а таксама дырэктара Цэнтральнай навуковай бібліятэкі ім. І. Гандзі Акадэміі навук Рэспублікі Таджыкістан (дырэктар А.А. Аслітдзінава), якія прадставілі шырокай публіцы найбольш значныя дасягненні ўласных дзяржаў у вобласці фарміравання электронных бібліятэк. Загадчыца аддзела электроннай бібліятэкі Расійскай дзяржаўнай бібліятэкі Н.Р. Давыдава таксама прайнфармавала аб проблемах і шляхах іх пераадolenня пры распрацоўцы адной з найбуйнейшых электронных бібліятэк на прасторы СНД.

Асаблівая цікавасць ўдзельнікаў круглага стала была выклікана дакладамі кантэнт-менеджара Сусветнай лічбавай бібліятэкі С. Босціан, генеральнага дырэктара Нацыянальнага інфармацыйна-бібліятэчнага цэнтра «ЛІБНЕТ» Б.Р. Логінава і выканавчага дырэктара Асацыяцыі рэгіянальных бібліятэчных кансорцыумуў (АРБІКОН) А.І. Племнека. Іх даклады раскрылі патэнцыял і перспектывы карпаратыўнага ўзаемадзеяння бібліятэк у нацыянальным, рэгіянальным і сусветным маштабе з мэтай фарміравання адзінай інфармацыйнай прасторы і падтрымкі інавацыйнага развіцця грамадства.

У завяршэнні круглага стала аб сваіх распрацоўках зрабілі паведамленне таксама і гаспадары – прадстаўнікі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Варта

Бібліятэчныя інавацыі

падкрэсліць, што арганізатары канферэнцыі з вялікай увагай аднесліся да падрыхтоўкі дадзенага мерапрыемства, паколькі перад усёй рэспублікай і бібліятэкай у прыватнасці на самую бліжэйшую будучыню стаіць задача распрацуўкі інтэгральнага інфармацыйнага рэсурса – Нацыянальны электронны бібліятэкі Беларусі. Таму ўсе ўдзельнікі круглага стала прызналі неабходным развіваць міжнароднае супрацоўніцтва ў вобласці інфармацыйнага забеспечэння інавацыйнага развіцця грамадства; здзяйсніць больш цесную каардынацыю дзейнасці ў сферы фарміравання і набыцця інфармацыйных рэсурсаў для развіцця навукі, адукцыі і бізнесу. Таксама было прынята рашэнне павялічыць долю набыцця электронных інфармацыйных рэсурсаў у агульным аб'ёме камплектавання бібліятэк.

У той жа час у рамках канферэнцыі праходзіў яшчэ адзін міжнародны круглы стол «Кніга Беларусі ў канцэце міжнародных кнігазнаўчых даследаванняў», пасяджэнні якога доўжыліся на працягу двух дзён. Гэты форум таксама меў вельмі прадстаўнічы характар: у яго пасяджэннях прыняла ўдзел значная колькасць кіраўнікоў і спецыялістаў бібліятэчных, музейных, навуковых, выдавецкіх і архіўных установ з Беларусі, Літвы, Польшчы, Расіі і Украіны – усяго было прадстаўлена 26 дакладаў.

Як паказаў шэраг выступленняў, кнігазнаўчыя даследаванні навуковых цэнтраў розных краін у цэлым ставяць перад сабою падобныя тэмы, а часам супадаюць нават у прадмете і аўкце даследавання. У той жа час, як было адзначана ўдзельнікамі круглага стала, часта мае месца няўзгодненасць навукова-даследчых прац паміж установамі розных краін і нават навуковыім цэнтрамі рознай ведамаснай падпарадкованасці ў межах адной дзяржавы. У сувязі з гэтым агульнае меркаванне выступаўцаў зводзілася да неабходнасці больш цеснага ўзаемадзеяння паміж бібліятэкамі, архівамі, музеямі, навуковыім і адукцыйнымі установамі краін – ўдзельніц канферэнцыі ў сферы даследавання агульнай кніжнай спадчыны. Была падтрымана прапанава арганізатараў канферэнцыі аб правядзенні комплексных міжгаліновых навукова-даследчых работ у вобласці бібліятэказнаўства, бібліографазнаўства і кнігазнаўства, абмене вопытам у сферы выяўлення, апісання, забеспечэння захаванасці і правядзення алічбоўкі каштоўных кніжных помнікаў.

У якасці адной з канкрэтных пропаноў была падтрымана ідэя ініцыяваць стварэнне на сумесных пачатках энцыклапедычнага выдання па гісторыі кніжнай культуры Беларусі, Расіі і Украіны. Таксама ўдзельнікі міжнароднага круглага стала пагадзіліся забяспечваць каардынацыю ўласных дзеянняў пры падрыхтоўцы да святкавання такіх юбілейных дат, як выданне Ф. Скарынай першай усходнеславянскай кнігі (да 2017 г.) і перамога ў вайне 1812 г. (да 2012 г.) і інш.

У апошні дзень канферэнцыі пры актыўным удзеле шырокай публікі прайшлі пасяджэнні фокуснага семінара «Бібліятэка ў сетцы: як і з кім мы маем зносіны» і трох секцый: «Бібліятэка як сістэмаўтаральны элемент інфармацыйнай інфраструктуры грамадства»; «Бібліятэчная інаватыка ў развіцці навукі, адукцыі і бізнесу»; «Электронныя рэсурсы бібліятэк у сістэме інфармацыйнага забеспечэння інавацыйнага развіцця грамадства». Усе пасяджэнні прайшлі ў прыязным і канструктыўным рэчышчы, былі арыентаваны на рашэнне актуальных проблем развіцця бібліятэчнай справы.

Па выніках правядзення названых пасяджэнняў ўдзельнікі канферэнцыі прынялі шэраг важных

рашэнняў, акрэслілі шляхі далейшых сумесных дзеянняў у вобласці развіцця бібліятэчнай справы і ўдасканалення інфармацыйнага абслугоўвання інавацыйнай дзейнасці. Удзельнікі канферэнцыі канстатавалі, што бібліятэкі ў сучасным свеце з'яўляюцца сістэмаўтаральным элементам інфармацыйнай інфраструктуры грамадства, яны іграюць выключную ролю ў падтрымцы і развіцці інавацыйнай стратэгіі кожнай дзяржавы, а таксама ў забеспечэнні захаванасці дакументальнай спадчыны, яе вывучэнні і папулярызацыі.



Высока былі ацэнены намаганні, прыкладаемыя бібліятэкамі, архівамі, музеямі, іншымі дзяржаўнымі і грамадскімі арганізацыямі з мэтай інфармацыйнага забеспечэння інавацыйнага развіцця дзяржавы, а таксама з мэтай вырашэння пытанняў прававога і тэхнічнага забеспечэння інфарматызацыі беларускага грамадства.

Прааналізаваўшы праблемы развіцця бібліятэчнай галіны, ўдзельнікі канферэнцыі звярнуліся да Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь і мясцовых органаў дзяржаўной улады з прапановамі распрацаўцаў комплексную праграму бесперапыннай бібліятэчна-інфармацыйнай адукцыі для ўсіх узроўняў падрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі: ад падрыхтоўкі бібліятэчных спецыялістаў у навучальных установах да адаптацыі супрацоўнікаў бібліятэк і выкладчыкаў. Таксама было пропанавана разгледзець пытанне павелічэння фінансавання як развіцця камп'ютарнага парку бібліятэк краіны, так і яго мадэрнізацыі, у тым ліку з мэтай забеспечэння шырокапалоснага доступу цэнтральных бібліятэчных сістэм і іх філіялаў да сеткі Інтэрнэт.

Удзельнікамі канферэнцыі ўхвалена практика правядзення навукова-практичных канферэнций, семінараў па абмену вопытам у краінах, прадстаўленых на канферэнцыі, сумесных публікаций па праблемах захавання дакументальнай спадчыны; выканана падзяка Міністэрству культуры Рэспублікі Беларусь, Бібліятэчнай Асамблі Еўразіі, Беларускай бібліятэчнай асацыяцыі і Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі за арганізацыю і правядзенне канферэнцыі; падтрымана просьба да суарганізатораў канферэнцыі і надалей аказваць садзейнічанне ў ажыццяўленні рэгіянальнага і міжнароднага супрацоўніцтва з мэтай павышэння эффекту насыці інфармацыйнага забеспечэння інавацыйнага развіцця грамадства.

Summary

The author informs about the results of the VI International Bibliological Conference.